

ІНІІІІІІІІІІ  
(039)

ПЁТРА БЕЛАРУС.

# ЯКІМ БЯЗДОЛЬНЫ.

ВІЛЬНЯ ————— 1914.

# БЕЛАРУСКАЯ КНИГАРНЯ

Вільня, Завальная, № 7.

Вядзе агульніцкі і дробны гандэль беларускімі книжкамі, дастаўляе книжкі аб Беларусі у других мовах, прыймае да друкаванья рукапісы.

Кніжкі беларускіе книгарня высылае і накладной платай. Хто вышысьвае накладной платай — даплачывае ешчэ 10 кап. за накладную плату і 7 к. за «заказ».

Прыймаецца падпіска на газэты.

Гандляром Беларуская книгарня дасяе вялікую уступку.

Каталогі высылаюцца дарма.

## „БЕЛАРУСКІ КАЛЕНДАР“

Выходаіць што год рускімі літэрамі і другое выданье не польскімі літэрамі. Цэна 15 кап., с перасылкай — 20 к. Прадаецца ва ўсіх беларускіх рэдакцыях і книгарнях.

## Беларускае Выдавецкае Таварыства у Вільні.

приступаючы да выдавецкай працы паведамляе усіх, каму дорага справа беларускага адраджэння, аб тым, што таварыства ставіць сабе мэту у першы чарод выпускаша у сывет па сіле магчымасці такіе книгі:

Пісьмо святае цэлае, Гісторыю старога і новага За кону для дзяцей у школах, Кніжку да набажэнства, Эвангелічку на святы і иядзелі, Гісторыю касцьцёла для школ, Граматыку беларускую, Географію Слоўнікі, Арытмэтыку, Кнігі для навучанья у школах, Кнігі популярныя аб сельскай гаспадарцы. Выдавецства звертаецца с просьбай да шаноўных пісьменнікоў прысылаць як можна найхутчэй свае рукапісы выжэй азначэных книжэк.

Адрэс: Вільня, Каштановая № 5, кв. 4., Беларускае Выдавецкае Таварыства.

1Н//47357  
1039)

ПЁТРА БЕЛАРУС.

# ЯКІМ БЯЗДОЛЬНЫ.



ВІЛЬНЯ ————— 1914.  
ДРУКАРНЯ МАРЦІНА КУХТЫ.

Беларускае Выдавецкае Таварыства ў Вільні.

## Ад аўтора.

---

Жывучы паміж простых людзей, кожны раз, як толькі дзе зъярэцца два-трычелавекі — мужыкі ці бабы — а найбардзі старыкі, — давядзецца наслушацца душа многа ці вясёлаго, ці маркотнаго, але адзінакава цікаваго.

Хто маець ахвоту, як можна бліжэй знаёміцца з жыцьцём народу, з яго душой ці іншым чым, каб дабыць сабе тэмы для літэратурнай працы, таму бяспрэменна трэба бываць — і на хрэсьбінах, і на вясельлях, і на хаўтурах, і на талоках, і на дажынках, і на купальлях, і на ігрышчах, і на дзядох, і на кермашах, і на ўсякіх валасных і селянскіх сходках. Тутака можна пачуць і увідзець тое, чаго седзючы ў шакоях ніколі не пачуў-бы і не ўбачыў-

бы; можна нахапацца такога матэр'ялу, да катораго так сама седзючы ў пакоях ніколі не дадумаўся-б.

Ня толькі да тых пісьменьнікаў, хто мае і талент і глыбокі разум, хто ўсюды ясьней бачыць, — чутчэй чуіць, усюды болі чаго набярэцца і лепі апрацуець, — але і да працоўнікаў сярэдней рукі і да ўсіх тых, хто маець хоць невялічкую здольнасць і ахвоту да літэратурнай працы зьвертаю я свае слова.

Калі толькі вас ня гонюць, трапляйце-ся быць усюды там, дзе пры добрым ладзі, пры добрым парадку і пры добрых справах зьбярэцца куча народу. Нават калі стабуніліся людзі, каб хахлы дзяліць, а вы гэтаму можэцца перашкодзіць — пхай-цеся і туды: і да злога не дапусьцеця, і даведаецся, што й за што, а гэта пат-час бываець натта цекава.

Дужа раю не мінаць і карчмы. Яно вядома, хто гарэлкі ня пьець, той і чадуе ня любіць, і таму, вядома, прыкра у карчму заходзіцца, — але гэта не беда: і ў карчме сілком у рот на ліюць і дарма не даюць, — калі цябе чарка псуець ня пій. За тое другіе, калі не за натта выпьюць, дык сябра сябру раскажэць тоя, чаго пэў-

ні і на споведзі не сказаў-бы, — а ты сядзі сабе, слухай і навучайся. Іншы раз сойдуцца такіе камраты, што даўно відзеліся, а здарыцца так, што абудвым хапаець часу, дык можна, бываець, выслушаць ад пачатку да конца цэлае ціковае апаведанье.

*Петра Беларус.*

---



## Якім Бяздольны.

---

Я сядзеў у Малкі. Праўду кажуць, што карчма без людзей не бываець, ну, але на гэты раз дык іх ужо было аж занатта. Дзень быў кермашны і марозны, а ў Малкі можна і чаркай пагрэцца, і закусіць, дык і старых і маладых, мужыкоў і баб, дзяцюкоў і дзеўчат усё роўна як хто кіем нагнаў. Стогн стаяў ад гоману і хохату. Грубая лаянка і ласкава-шчырая весяласьць і прыкра рэзалі і прыемна ба- вілі вуха. Чуваць было, як адбіваліся аб даланю паўбутэлькі, відаць было, як ляцелі пад сталеваньня коркі і налівалася ў чаркі гарэлка. Чуваць было, як казалі — „здароў будзь!“ і „на здароўе“, відаць было як нагібаліся і выпіваліся чаркі. Вёўся той прыгожы і добры парадак, каторы с прадвеку вядзецца па ўсіх гарата-

дох і мястэчках роднай Беларусі і каторы, здаецца, каб зъмяніўся, зрабілася-б на усей Беларусі так пуста, цяжка і маркотна, як на бацькаўскіх хаўтурах. І жыды і нашы брацьця усе дужа крэпка звыкліся і зжыліся з гэтым парадкам. Нават гарадавы і стражнік і тые ветраць носам і настаўляюць вуши — дзе большы і весялейшы гоман: ці ў Соркі, ці ў Малкі, ці ў Рыўкі, ці ў Ханкі? Глядзіш — нет, нет... а пасъля... ты-ц!.. пакажэцца праз дзъверы чырвоны твар, а за ім і шынэль з дранічнай пры боку. Увойдзіць... Той чарку, другі чарку. Вып'ець і так ціха, паважна і лагодна пацісніць назад... І ў яго, і ў жыда, і ў вачах ласкавасць, і ў міні прыемнасць і ў сэрцы здавольнасць.

Хіба на іншы раз зробіцца дрэнна аднаму акцызнаму, але ў нашым дваццатым вяку ад усякай хваробы, дзякаваць Богу, знаюць лекарства.

Што там таіцца, пры добрай куньпаніі на іншы раз і я цяпну ладна. Але гэта, значыцца, пры куньпаніі, — Адзін-жэ — крый Божэ! — ў рот не вазьму.

На гэты раз знаёмых не было, дык я сядзеў ціханька адзін, еў сухама пірог

з рыбай і прыслухаўся да людзкой гутаркі. Побач са мной сядзеў нейкі сівенькі старычок. Ён ні чым не займаўся, а так сама, як і я, слухаў што людзі гамонюць і паглядаў на мяне. І я паглядаў на яго, але разгукацца не маглі. Ні ён, ні я першым на гэта непамыкаліся, вядома як незнаёмы.

Аж зараз заскрыпелі і атчыніліся дзъверы, і ў карчму разам з марозам усунуўся другі як раз такі самы старычок, як той, што сядзеў у поплеч са мной.

— Дзень добры!

— Дзень добры, — отказалі мы.

— Хлеб-соль! — кіўнуў ён у мой бок.

— Просім!

— Даю!.. Але-ж і мароз запрогся пракляты! — сказаў ён праціраючы вочы і цярэбучы вусы.

— Мароз ладны, — адазваўся старычок, што сядзеў у поплеч са мной.

— А! гэта ты, Якімка? — кінуўся ён к старычку.

— Здаровеняк! якжэ ты маешся? Скажы на міласць Боскую — чуць я цябе пазнаў!..

— Здароў, здароў, Цыпручок! Ну а ты, як маешся? І я чуць-чуць цябе пазнаў...

— Яно-то й ня дізіва—столькі гадоў  
ня відзеліся... Ну але ж і са старэў ты, брат,  
— куды, як са старэў!..

— Ды й ты не памаладзеў. Бач як  
сівізна марду съцінула...

— Морду!.. Ты, брат, памалу... я не  
сабака... А ў цябе дык вот лысіна! аж на  
патыліцу зъехала...

— Ну й ты, брат, не брашы. Я ня лы-  
сы: гэта я доўгаліцы...

— Ого!.. Ну я, брат, лепі з гэтым маў-  
чаў-бы, каб, барані Божа, ў мяне твар апы-  
нуўся ззаду... Ха-ха-ха-ха!..

— А па мойму, ніхай у цябе хоць  
і зад апыненца с пераду — мне усё роўна...  
Ха-ха-ха-ха!..

— А кінь ты, хай ты хварэй!.. Лацна  
табе скаліць зубы, калі ты сагрэўся.

— А ты адагрэйся, калі застыў, —  
сказаў, падмігнуўши, Цыпруку Якім.

— Даўно-бы так казаў!.. Малка!.. Дай  
паўкварты, хунт хлеба і два селядцы.

Малка у адзін мамэнт падала усё, што  
прасілі.

Цыпрук адбіў даланёй паўбутэльку, на-  
ліў чарку аж с коптаром.

— Ну, здароў будзь, Якімка!

— На здароўе, — атказаў той.

І слова гэты былі мусіць дужа шчыра сказаны, бо відаць было, што Цыпрук, спажыў натта смачна. Міла было глядзець, як ён, паднёсшы чарку да губы, перш-наперш нагібаў і нагібаў яе памаленку, ад хінаючыся назад, пасъля, як чарка перакулілася ў верх дном, ён нават патрос яе і, паставіўши затым яе на стол, з давольнасьцю закрэктаў, абцёр вусы і, спусьціўши галаву, шмат часу слухаў, як яна цеплатой па касьцях палілася. Відаць было па ўсім, што пашла яна яму на здароўе.

— Эх, — сказаў ён, падняўши галаву, — праклятае зельля гэта гарэлка, але на іншую пару і без яе ня можна абыйсьціся. Примерна, як вось і цяпер: з марозу, ды яшчэ с прыяцелем спаткаўшыся.

— Выпі, Якімка, — казаў Цыпрук, далі наліваючы поўную, як вока, чарку, — выші!.. і ня будзем мы с табой агрызацца, а пагукаем па людзку. Раскажы, як тваё жыцьцё, як сямейка, як гаспадарка ідзець?..

Якім выпіў якраз такім самым парадкам, як і Цыпрук. Смачнна яму спажылося і пашло на здароўе, і ён натта ахвотно узяўся расказываць і аб сваім жыцьці, і аб сям'і, і аб гаспадарцы, і аб усіх пе-

раменах і аб тым парадку, які ідзець у яго хаці.

Мне хапала часу, к таму я заўсёды люблю паслухаць людзкой гаворкі, дык я наставіў вушы і слухаў так пільна, што не прапусьціў ні слова с таго, аб чым гукалі Якім с Цыпруком.

— Эх, браток Цыпручок! ні маю чым хваліцца. Такога жыцьця, як маё, злосціку ня жычу. Але што рабіць?... Трэба музыцца, пакуль съмерць лучыцца. Задалося гора ад рання — гаруй аж да вечара... Сашчэнім рукі, можа дасць Бог атпачнём на тым съвеці... калі у пекла не трапімся...

— Што праўда, то праўда, Якімка! — Задзяром лыткі... а гэта ўжо не за гаранті... і... амэн усяму... Калі справядлівы чэлавек — і сьпі бяспечна аж да страшнаго суду, а калі не, дык і там ня будзець табе пардону: будзеш дзень з ноччу для паноў смалу і карчы у пекла вазіць... Такая ўжо наша мужыцкая плянэта...

Сябры выпілі ешчэ па чарцы, а потым ізноў узяліся гукаць...

— Праўдзівую праўду, Цыпручок, ты сказаў. Наша мужыцкая плянэта, добра го слова не варта. Родзішся ў горы, расьцеш на гора, прожывеш век — прасьветласъ-

ці на відзіш... Намрэш — невядома, куды  
цябе ўсёнуть... Нашаму брату так: неба  
спадзевайся, але й пекла не чурайся...  
А ў пекла скарэй за усё... ба за ўсё наша-  
му брату грэх... Ступіў не так — грэх, —  
сказаў не так — грэх, падумаў не так —  
грэх, зьеў смачней — грэх, выпіў чарку  
грэх, паляніўся — грэх, запрацаваў што  
крававым мазалём і лішнее замеў — і за  
гэта грэх; кругом грэх, а за грэх — кара...  
і ўсе цябе пеклам страшуть... Пцыху ты,  
прападзі!.. Падумаеть на іншую пару, на-  
вонта гэта так: поп пьець, спраўнік пьець,  
уся паліція і ўвесь суд пьець... Поп бя-  
рэць, дзяк бярэць, паліція і суд — бярэць...  
Серады німа, пятніцы німа, Каляднаго по-  
сту німа, Вялікага—німа... Зайдзішся да гэ-  
тых паноў у кухню — вушы вянуть ад  
духу, кішкі скрыпяць і крататуюцца ад па-  
ху... Нажрэцца, напьецца... і прыступу да  
яго німа і... чужая баба не пададайся...  
Даруй ты, Божа, грэха, паміж нас гукаю-  
чы, а габурнатар з мінісцірам... ці-ж яны  
без ніякай хвальшы жывуть?.. А ўсё-ж  
такі ўсе спадзяюцца па вушы у раі сядзець...  
А за што-ж нашаму брату пекла?.. Паду-  
маеть так, а посьле і сам спужаешся... каб  
Богу не саграшыць. Ды й думаеть ізноў:

так мусіць трэба, такая наша плянэта мужыцкая...

— А вядома, што такая. Так ужо ад веку вядзеца, і сколькі мы с табой ня ме-лім, але нічога ні пераменім...

— Што там мы пераменім на съвеці, калі ў съваеі хаці бяды паправіць ня можэм.

Вышлі ешчэ па аднэй.

— Кажэм мы, братка, што кепская на-ша мужыцкая доля на агул, — але гля-дзіш — то той, то другі і із мужыкоў так, гэтак выбеца на дарогу і на пана хварэць начнець. Выходзіць, братка, што у кожнага асобнага чэлавека свая асобная доля, свой шлях да жыцьця. Ці добрае, ці благое с табой у жыцьці здарaeцца — знай, што так гэта і трэба, так табе ўжо на раду напісана... Ад старых людзей та-кі пагавор ідзець, і я ў гэтым ужо добра праканаўся... Мая, браток Цыпрук, доля, мая плянэта самая нешчасльвая, ад усіх людзей горшая. Гараваў я ад малку, у горы, відаць, і век свой коньчу. Цяпер вя-дома мы разашліся ў розные бакі, адзін аб другім мала чаго знаем, а што было ўперад, я думаю, і ты павінен помніць: разам расьлі, разам свіней пасьцілі... Сам,

братка, ведаеш: радзіўся я ў беднасці, рос,  
як парасё. Бацькі біліся, як рыба аб лёд,  
каб зарабіць кавалак хоць якога нібудзъ  
хлеба. Зямелькі крошка, а сямейкі куча.  
Акромі мяне — брацішка і тры сястрычкі  
і ўсе ешчэ такіе, што самі на сябе ніхто  
хлеба зарабіць ня мог. Бацька і ў тры дні,  
бацька і на падзенішчыну, — так сама і мат-  
ка, — а хлеба усё як мала, дык і мала!..

Падрос я, стаў людзям годзен, аддалі  
мяне сьвінай пасыцць. Кепска ў чужых,  
жаласці, ласкі ня відзіш, але хоць абут,  
адзет і хлебам сыт, а дома — і халодзен  
і галодзен. С пастуха стаў я падручнікам,  
а пасыля і поўным парабкам. Служу, даю  
ў хату гроши, а ў хаці беднасць і бед-  
насць... Раз, як цяпер помню, Каляднымі  
святыкамі сталі мы рáдзіцца, як лепі жыць,  
за што лепі ўзяцца... Бацька і кажэць:  
„Вось, сынок! Сямейка наша, дзяку Богу,  
крапчэіць. Я і матка ешчэ ў сілі, ты ўжо  
маладзец, брат пад цябе падбіраецца, сёст-  
ры падрастайць... Жывём мы цяпер урозь—  
ты служыш, брат служыць, я на падзён-  
шчыну хаджу, матцы з дзеўчатамі ў дома  
працы па гарла. Здаецца і рабіць нечэга,  
а як паглядзіш — і мужчынскае зрабі,  
і жаноцкае зрабі, і тое зрабі, і другое зра-

бі — пардону німа, а карысьці мала. А мы, прымерна, што зарабляем? Ты рублёў 25, — пры том хлапцом лічытся, шмат без парадку прагізуеш. Брацішка зарабляіць рублёў дзесяць; але ён іх дома за зіму праесяць, а мой с падзеншчыны які заработка? Сягоныня ёсьць работа, а заўтра і пазаўтра німа. Дзеўчаткі на старане не заробяць: на чужую ніўку стаць слабы, — а пракарміцца і адзецца ўсім трэба. Дык вось, сынок, ты цяпер ясна відзіш наша жыцьцё. Мы ўсе бъёмся, мучымся, гаруім, стараемся — і ўсё бедны. А за што гэта?.. За тое, што мы па пустому таўчом ваду ў ступі— працуем бяз толку, — вось і німа падпоркі ні нашай хаці, ні нашай гаспадарцы. Калі і далі гэтак будзець вясьціся, то, ўспоўні мае слова, і мы пад старасьць, як выбъемся с сіл, будзем ціраз кій скакаць, і вы рассыпіцесь па съвеці, а—барані Бог прычыны, ня будзеця мець дома прыстаньня!..

На гэтым мейсцы якім змоўк і задумаяся. Цыпрук наліў чарку, выпіў, а апасылдкі с паўбутэлькі вытрас Якіму. Якім даконьчыў і прыняўся ізноў за свой горкі ўспамін.

— Тады вядома ў мяне быў ешчэ зя-

лёны розум, дык я адразу і не дахваціўся,  
што і к чаму гэта бацька клоніць. — Дык  
што мы, тата, — пытаюся, — будзем ра-  
біць? як і чым мы свае жыцьцё направім?

Бацька і кажэць: „Па майму, сынок,  
вось што мы павінны рабіць. Старых лю-  
дзей пагавор: дзе сем'я, там і сіла, а дзе  
сіла — за мяжой ніва. Дык вось, сынок,  
к чаму я вяду реч. У нас сямейка, дзякую  
Богу... Зямелькі сваей крышкі, за тое  
ў людзей яе даволі. Сёлета я нікога слу-  
жыць не пастаўлю, а думаю так зрабіць.  
Згарусьцім мы к вясьне як коліч другога  
канішку, займем у сяле, ці ӯ суседнем двар-  
э зямелькі на запашку і паспытаем сваей  
долі. Дастьць Бог, падродзіць, будзець і нам  
хлеба і скацінцы пошыру... Ці сена пласт,  
ці саломкі вязачка, ці вотрыны або мякі-  
ны мех перэпадзець на нашу зямельку:  
прыгноім сваю ніўку, лепі радзіць будзець.  
Памаленъку, дасьць Бог, змацуемся, дру-  
гое жыцьцё пойдзець. Дзякую Богу, і ра-  
ботнікі і работніцы свае. Можэм сусім без  
чужых абыйсьціся. Пастушок і то свой:  
калі меншачка за свіньнямі пабегаець — ні  
стыдна, ні грэху ня будзець. Аб гэтым,  
сынок, не задумляйся, што на лета табе  
у салдаты. Ты нам паможэш на дарогу

выйсьці, а мы на цябе не забудзем. І ў салдаты табе рубель другі падашлём, і будзэм старацца, каб было чым прыняць, як дамоў вернішся”...

Хоць я ешчэ тады сусім дурэнь быў, але у канцу-канцоў дужа добра уцяміў, што бацька кажэць пчырую праўду і раіць як найлепі. Так мне прыемны сталі бацькавы слова, так я зажалеў яго, што аж у мяне нешта ў грудзях кранулася. І як бацька запытаўся: што-ж сынок, — ці будзэм гэтак рабіць? — Я адразу сказаў: „Твая воля, тата! Рабі, як лепі і як знаеш, а я буду цябе слухаць і працаваць, як вол.

Мусіць і мае слова былі па душы бацьку, бо — хоць я быў ужо і вялікі, але бацька дужа ласкова пагладзіў мяне па галаве і сказаў: маладзец, сынок! Маліся Богу, ніхай даець час добры, а мы будзем працаваць, нажываць і цешыцца і Богу дзякаваць”...

Прышла вясенка, купілі мы сабе другога коніка і занялі ў суседнім дварэ запашку. Узьмілаваўся пан над нашай беднасцю і даў нам кароўку на восень і дакляраваў даваць хлеба, калі свайго няхопіць... Праўда, пótам дык кроўю вылезла

нам панская ласка, бо пацаніў пан усё ду  
жа дорага, але Бог пажалеў: нішто сабе  
надрадзіла... У восень разабраліся мы на  
чыста с панам і нам асталося — сабе на  
год хлеба і на зіму корму для скацінкі.  
Зімой вольным часам там-сям па-троху  
зараблялі — то секлі дровы, то вазіць на-  
німаліся — і, дзякую табе Божэнька, усё  
пашло якраз так, як бацька казаў: Зъмяні-  
лася жыцьцё, і мы ўжо на гора забывац-  
ца сталі. Кароўкі пацяліліся — пусьцілі  
на племя цёлачку і бычка; паягніліся дзьве  
авечачкі — прывялі па пары — і, хвала  
табе, Божухна, і хлеба даволі, і ў хлеві  
прыплод, і ў сямейцы лад. Чаго-ж, скажы,  
нашаму брату лепшаго трэба?.. Ужо неяк  
і людзі нам сталі завідаваць; а мы жывём  
і цешымся... Прышла другая вясенка. Вы-  
менялі мы дужэйшых коней, ізноў зямель-  
кі на запашку захапілі, ды кусочак заарэн-  
давалі, паўпурा семя на бонду\*) мне баць-  
ка пасеіў. — і ўзнова ўсюды нам пашла  
удача...

Але, браток ты мой, калі у сямі ёсьць  
хоць адзін натта бяздольны чэлавек, дык

\*) Атарыца, асабістая ўласнасць.

калі у чым і папнечца шчасьце, то гэта адна мана ўсё выходзіць як на жаль. Бъешся, стараешся, дамагаешся лепшаго жыцьця, спадзяючыся атпачнуць, і тут-тут ужо здаецца выбьешся з гора, пераможэш бяду, — дык не: ты на гару, а чорт за нагу, — ты размахнешся шыбчэй, а ён цябе тузанець крапчэй. Якое нібудзь нешчасьце, якая нібудзь беда так і пасець, так і вартуіць цябе, і падбярэць пару і патцікаваўшыся так, брат ты мой, скрабнець цябе, так зрэжыць, што і съвятых ня ўспоўніш і век на ногі не станеш. Якраз так з нашай сям'ёй і з нашым жыцьцём і зрабілася, а я як мусіць быў у сямі самы нешчасны, дык мне горы за ўсіх і даставалася...

Пачалося гэта с тэй пары, як здалі мяне ў салдаты. Цяжка, дужа цяжка было с сям'ёй і з гаспадаркай раставацца, чула мусіць душа нядобрае, але што рабіць? трэба ісьці. Паплакаў, патужыў я, пагарэвалі, пабедавалі дамашніе, зашылі мне у камізэльку рублі мусіць са тры гроши, багаславілі і выправілі.

Нагараваўся, напакутаваўся я і ў салдатах. Усюдах, братка, цёмнаму, неграматнаму чэлавечку цяжка. Хто граматны, той

і славеснасьць, і ружэйные прыёмы і розную гібнастыку скарэй пойміць і лягчэй, навучыцца. А я, — братка ты мой!.. Выклічэць, бывала, дзядзька ці хвітфэбліль: „Якім Суравец! Што такое тое і тое?“ А я, брат ані дзю-дзю... Стаяу ні на тым съвеці ні на гэтым, — нічога ня віджу, нічога не знаю, толькі чую, як дзядзька, ці ешчэ там хто: трах!.. трах!.. А ружэйные прыёмы?.. Дзяцюк я даўней быў крэпкі... Ушчамлю, бывала, ў рукі стрэльбу, аж яна у мяне трашчыць, — стаяу і жду, каманды... „На пле... чо-п!“... А я: цуп!.. луп!.. на адно плячи, на другое... А пасля стрэльба — бэнц пад ногі... Mae і блохі падохнуць. І чую, як ізноў — лясь, лясь!.. Маўчу, съціснуўши зубы, цярплю і думаю: „Сам Бог цярпеў і нам вялеў... на тое служба“... А як прыду ў козарму і лягу на ложку, дык укручу ў шынэль галаву і плачу, горка, горка плачу!.. плачу і прычытываю: „Божа мой! Божа мой! За што такая кара? за што такая мука?.. Ці знаюць аб гэтым татка з мамкай? Яны-ж нада мной гэдак ніколі ня здзекваліся... і я іх слухаў, разумеў што яны мне загадывалі, ўмей скора і съціпна справіць усякую работу. А тут увесь розум з мяне вышыблі... „Тоя

панімаеш? гэта панімаеш? — „Так тошна вашэ скародзіе!“ А сам ні кляпа не панімаю... „Эх, думалася мне, — каб умеў сам пісаць, выліўбы у пісьме к бацьком усю гаркату с сваіх грудзей, і мне можа стала-б лягчэй, — дык што-ж, калі я не знаю ні „бэ“, ні „цэ“, — быў цёмны, як піўная бутэлька... Ну, але, як засела мне ў галаву думка паслаць ліст на бацькаўшчыну, дык я ўжо ніяк ня мог с сабой саўладаць... Хоць быў я і пужліў, як заяць, але раз неяк купіў дзядзьку паўкварты і адважыўся папрасіць, каб ён напісаў мне пісьмо... Дзядзька быў сярдзіты і ня дужа гукаць даваўся, але увідзеўши паўкварты неяк зъмяк і так гэта лагодна кажэць: „Добра! А аб чы-жа ты хочэш пісаць? — Я — так і так... ну вядома... пра ўсю крыўду... А ён, брат, як раўнець на мяне: „Дурэнь ты, брат, ешчэ, дурэнь! шэрая ты съвітка... Нешта так можна пісаць? — „Піши кажу, вашэбродзіе, як знаеш.“ — „То, то!“ И напісаў гэтак:

„ Дарагой радзіцель і дарагая радзіцельніца, так сама браці і сёстры...

Паведамляю Вас, што жыць мне у службе харашо... Служба лёгкая. Дзядзька дужа добры. Адна беда — я забалел. Лежу

ў акалодкі. Прышліца рублёў пяць... Нада лячыцца... ды й з начальствам сьвіньнёй ня быць... Кланяюся і цалую ўсіх вабічэ".

Знаў, ён як напісаць, але с пісьма гэтаго, чаго хацелася, ня выйшла...

Праз неколькі нядзель завець мяне дзядзька і кажэць: — „Твая радня такая самая сволач, як і ты. Слухай што пішуць:

„Мілы наш браток!

Папраўляйся як небудзь сам, а на гроши выбачай. Досыць сваей бяды. Татка памёр — скавалі... Мамка хворая — хвэйчэр гроши дзярэць... Гаспадаркай арудаваець стрыечны дзядзька Атракім, — але ён яе не правіць, а псуець. Прадалі, каня, карову.. Пакуль ты дамоў вернішся, пэўні нічога не астанецца"...

Посьля гэтага пісьма такая, братка ты мой, стала мяне нуда грысьці, што не знаю, як я ўжо і вытрываў... Ну, але не пісаў дамоў болі ні слова. З дому да мяне так сама нічога не пісалі... Цяжка было... Пакуль і службу атслужыў сэрца ныла і душа як у пеклі смажылася... Але, дзякую Богу, так-сяк дабіў апасьледні год...

Дабіраюся да сваей хаткі: „Бог знаець, хто чым і як мяне спаткаець?"... Ах, браток Цыпручок! Даўно гэта было, а і ця-

пер успамінаць балюча... Пакуль я вярнуўся — брата здалі... Мамка хворая сланялася, як съцень... Што ей балела? невядома: хадзячая тлела і тлела... Паміж сёстрамі пастаянныя нелады і штодзенная грызня... У гаспадарцы пусткі і упадак. Кароўка, авечка і... больш нічога... Які быў пасуд і земляробны спронт усё закідана, паломана, раскрадзена... Мамка кінулася ка мне на шыю, я к ей... Ад радасьді, ад жалю і гора хацелі плакаць і... не маглі... Яна ўжо даўно выплакала свае сълёзы, — у мяне закамянела сэрца. — Як увідзіў я, да чаго вярнуўся, дык у грудзях у мяне, як бытцым што адарвалася, — зашчаміла і заныла так балюча, што і сказаць трудна... Ня мог я ні есьць, ні піць, ні спаць... Асунуўся, састарэў, сацьмеў, стаў відзя-відзя сохнуць і чахнуць... думаў, што хадзячы згнію... Дайшло да таго, што вось, здаецца, чуць не так нагой ступлю, і... плеўка на сэрцы покнець, і... капут мне... Але нутро мусіць у мяне крэпкае: ўсё я вытрываў, усё перанёс...

Знашліся к таму добрые людзі, като-  
рые, дзякую ім, сталі мяне да памяці да-  
вадзіць. — „Якім, Якім! — казалі яны, —  
што ты гэта робіш? Куды твае вочы гля-

дзяць? Што ты сагнуўся перад бядой і апусьціў рукі? Нікому ні нават табе ад гэтага ня лепі, а горш... Помні, што ўсё ад Бога... А ты і сам на німашто зводішся і старажуху матку без пары на той съвет прагоніш... Гэта і грэшна і стыдна“.

Віджу—праўда: бачу, што, калі неперэмянюся—і сам сябе да сухот давяду і мамку без пары у яму съпіхну... Нічога, думаю сабе, з гэтага ня будзець, трэба крапіцца, ды браца жыць. Віджу, што ціраз мяне мамка, худзейшыць, вяніць і чахнець горш як ад свай хваробы... Жалка мне яе, так жалка, аж здаецца у грудзях у мяне перэварачываецца .. „Трэба стаць чэлавекам, трэба браца жыць“... усё роўна, як малатком хто стукаіць мне ў сэрцэ... А як жышь узяцца?.. Коніка німа, таго німа, другога німа... Ах, Божа мой міласэрны!..

Пайду, думаю сабе, да дзядзькі, — запытаюся, куды ён што падзеў; ніхай ён даець мне раду і помач, як за гаспадарку ўзяцца. Іду і думаю: так і так скажу... А як прышоў — каб слова. Нешта паткацілася мне пад горла і, як апцугамі, съціснула самы праскок; пад сківіцы, як хто съпіцай таркануў... Стаяу у парозі... Дзядзька і тое, дзядзька і сёе, а я толькі рукой махнуў, ды й павалокся назад,

Прышоўшы дамоў стаў радзіцца з мат-  
кай, які ратунак узяць. Які-ж ратунак. Зга-  
дзіўся і я так сама, як калісь то мой баць-  
ка, у тры дні, ўзяў канішку на выплатку  
і завінуўся працеваць... Працеваў я шчы-  
ра і рупна— і праз два, тры гады гаспадар-  
ка мая, дзякаваць Богу, стала папраўляц-  
ца, — дык тут ізноў беда: мамка памер-  
ла... Клапотнае і горкае жыцьцё ад самых  
маладых гадоў падтачыла яе здароўе,  
а цяжкая, безпрыруная работа падарва-  
ла яе сілы, высмактала клёк... Натужыўся,  
наплакаўся я па ёй... Дармо, што сам быў  
ужо не дзіцянё... Добрая была, рай ей съве-  
тлы... і мяне жалела да астатняго часу...  
Жалеў і я яе, крэпка жалеў... і цяпер же-  
лею... На мёртвую Радаўніцу і ў Троіцкую  
Суботу кожны год хаджу на яе магілку  
памаліцца Богу і пажаліцца на сваю ня-  
долю... Браток, Цыпручок! Жывём мы і жы-  
вое думаем: працуем, стараемся, напінаем-  
ся, праўдай і крыўдай сабіраем багацтва,  
сулім другім зло, завідуем, — а на съмерць  
і ня думаем... А ўзойдеш на магільнік...  
Тут Янук, там Франук, тут Кузьма, там  
Лаўрук, — і багатые і бедные, і старые,  
і маладые, і добрые і благіе — усе упоп-  
леч лежаць... Разлучыла зямелька: тавары-

ша с таварышам, мужа з жаной, бацькоў з дзяцьмі, дзяцей з бацькамі... Магілкі за-расылі дрэвам і травой, крыжы паваліліся, каменьня уехала ў зямлю, літары съцерлі-ся... Паглядзіш, падумаеш і перш-на-перш неяк страшна..., А пасылья як падойдзеш да родных магілак, станеш маліцца, прыкло-нішся да зямлі, пацалуеш абросшы мохам крыж, адменяцца думкі і мінецца страх. Паміж тых, што каля цябе і пад табой у зямлі лежаць, ты зробішся, як свой чэлавек. Асабліва цябе цягнець да сваіх — кроў-ных. Тут твой бацька, тут матка, тут дзед... Прыслухаешся: душа твая таець, як сьвеч-ка... Такая возьмець цябе сукруха, такі агорнець жаль і ахвота памерць і увідзец-ца с сваімі, што сылёзы пасыплюцца, як гарох... Мамка, мамка!... плачу я часта на-яе магілцы: вазьмі мяне да сябе! До-сыць я нагараваўся, досыць напакутаваў-ся.. Ніхачу я болі сіратой жыць на гэтym сьвеці... Дзеткі мае! малюся часта я цяпер: вы памерлі бяз грэху, - можа цяпер анёл-камі на небе... Прасіце Бога, каб ён прась-ці ѿ мае грахі і пазволіў мне па съмерці ўвідзецца з вамі...

Якім змоўк, выцягнуў насатку, змах-нуў з вачэй сълязу і глыбока задумаўся...

Багаты чэлавек ні славам, ні сълёзам  
маім не паверыць, — бо багатаму жыць —  
ущеха, а ўміраць — беда: і жыцьця і ба-  
гацтва жаль... Цяперашні малады съвет,  
хोць і бедны, але так сама не паверыць,—  
бо цяперэшні съвет пусты, бяздущы, у гру-  
дзёх ня сэрцэ, а камень... Калі хто стрэ-  
ляецца, ці ў воду кідаецца, дык толькі ад  
таго што вум за разум заходзіць... А ў мя-  
не, братка, і сэрцэ-воск, і гора мяне сіл-  
ком са съвету гнала і гоніць... Ніхто мусіць  
не нацерпіўся такой бяды, ня відзеў  
столькі ліха, як я. Чуць толькі жалобу па  
мамцы аднасілі — сёстры адна за другой  
началі замуж выходзіць, — банкет за бан-  
кетам, расход за расходам, а працеваць  
стала некаму: абадзіночаў я сусім. Сталі  
мне людзі раіць, ды й сам я увідзеў, што  
трэба жаніцца безпрыменна... Дай я да-  
дзеўчат прыгледацца і спадабаліся мне  
мая пакойніца Мар'яна. Праўда і яна была  
такая самая бедненъкая, як і я, але спа-  
койная, ладненъкая і працевітая. Пачаў я  
к ёй падмаўляцца: так і так, кажу: пама-  
жы гора гараваць, будзь маей жонкай. На  
гэта не ўважай што я бедны, але я ста-  
рэнны і да ўсякай працы здольны. Ня бу-  
дзеш ты у мяне бяз хлеба сядзець. Так

сама па натуры ты мяне ня бось: я цябе заўсёды буду жалець і шанаваць, абы ты сама была добрая і мне ў жыцьці памагала“.

— Што-ж, кажэць: я цябе не ганю і пайду за цябе, — а што мы бедные — гэта нічога: беднасць ня грэх а багацця у Бога, — дасьць Бог здароўе і долю шчасльную, дык і багацьце нажывём. Пажаніліся. Пільна і шчыра узяліся праца-ваць; у кожным месцыі намагалі на свае жылы і мала-памалу сталі зажывацца. Дзя-каваць Богу усё ў руку ішло. Пачалі і дзеткі знаходзіцца... Жыві Якім, ды цеш-ся!.. Аж, брат, стой!. пачекай: беда ня съпіць. Секлі мы дровы у лесі. Народу цьма. Пусьцілі нейкіе людцы асіну с пня. Закруцілася яна, завярцелася, пашла не ту-ды, куды трэба, і съцебанула мяне сукам па крыжавіне... Думаў — душой загавею, аж не: на гора жывуч чэлавек. Цэлы год жонка нябошчыца жывакостям обкладала, а я лежаў, як Лазар, не ўладаў сабой, ды й толькі. А пасьля ачунеў, мала-па-малу раскратаўся, па троху, стаў і на работу выходзіць. Дык жонка захварэла. Кацёл-судавік на прыпечак падняла і ніначы крэпка сярэдзіну нарушила. Гвалту кры-

чыць, ратуначку просіць... І пárылі, і зёлкamі пайлі, і чаго не рабілі — усё напрасна... Што далі — горэй, што далі — горэй. Есьць ня можна, хадзіць ня можна, лежаць ня можна... І ёй мука, і з ёй мука... Так праз колькі дзён і Богу душу аддала... Добра ешчэ, што ня доўга мучылася і ў вялікі кошт мяне не ўвагнала.

Астаўся я с траімі сіроткамі: адна дзевачка ужо дужая, а другая і хлопчык — маленькіе. Што рабіць? Думаў і так, думаў і гэтак, шмат хто ізноў жаніцца раілі. Не, думаю сабе! З другой толку мала: і для мяне яна будзець не таварыш і для дзетак маіх не матка... Дый нябошчыца, думаю. Будзець абіжацца... і не жаніўся. Цяжка і прыкра было, пакуль прылаўчыўся да баскай работы але так-сяк прывык. Цяжка было і на нябошчыцу забыцца, але дзеткі падрасталі і з імі я адгадзіў душу і у жыцьці ад іх помачы спадзеваўся. Старшая дачушка стала ўжо пад дзеўку падбірацца, хатнюю работку спраўляла, — ды меншая с сынком tym-sím помач давалі: сынок на паству ганяў, а дачушка нянькай служыла. Думаў ізнова — вось-вось на дарогу выб'юся, дзетак да парадку дастаўлю, а тады — хоць і паміраць, абы Бог

съмерць шчасльвую паслаў... Эх, братка ты мой! Усяк чэлавек жывучы перадумаш. Але праўду людзі кажуць: думкі за гарамі, а съмерць за плечамі. Памерць хоць я і не памёр, але каб памёр, дык было-бы і найлепі. Такая братка ты мой, беда на мяне абрушилася, якой я ўжо і не спадзе-ваўся. Сынок коні павёў купаць — утапіўся; дачушка с калыскі зваліўшыся адтра-сла гнёўкі і памёрла... Астаўся я толькі з бальшачкай. Ня буду Богу грэшыць і пу-стога казаць — жалела яна мяне і шана-вала і ў рабоце была старэнная і спрыт-ная. Я й за гэта дзякаваў Богу і сам чá-паўся памаленьку, стараўся колькі сіл, і гаспадарка наша йшла парадкам! Мала-па-малу сталі забывацца на сямейную ут-рату, а бяду, дык і саўсім здаецца перэмаглі. Паглядзіш, бывала: і тое ў нас ёсьць, і другое ёсьць, і скацінка ў хлеві, і хлебец, у съвірні, і палотны у скрыні, адежкі ха-паець і скварка за скварку заходзіць...

Але, братка, шчырая праўда, што бе-да чэлавека сем раз у жыцці пробуе-ць, і ўсё найбардзі тады, як чэлавек абаспе-чыцца і на яе забудзецца...

Сталі трапляцца да дачкі сваты. Пры-езджалі і нішто сабе мальцы: асобістые,

гаспадарные, добрай радні і ня бедные, — можна было аддаваць і вочы заплюснуўшы. Мне і людзі гэта казалі, — дык не!. У мяне тады сусім другое было на ўмё. На што я, думаю сабе, буду выпраўляць дачку з дома, а сам аставацца сіратой. Вазьму добрахо чэлавека у хату, будзем жыць, адзін другому патрапляць. Памру, хоць вочы будзець каму закрыць, — а астанься адзін — ніхто і съмерці ня ўвідзіць... Не паслухаў людзей. Хто што, думаю сабе, ні гукай, а я сам сабе не зраднік і свайму дзіцяці ня злосынік. Зраблю як сам знаю... і зрабіў...

Гукаючы раз з дачкой аб яе замужжы стаў я падбіваць яе на тое, каб лепі ўзяць прымаку. Так і так, кажу, дачушка: людзі намі не ганбюць і мы людзей не павінны дужа чурацца. Можэш выбраць сабе таварыша па душы, і замуж выходзіць я табе не няволю... Але перш-на-перш вось што я табе скажу, і ты паслухай мяне старога. Ты ешчэ не перэстарэлася: съпяшыць некуды — пасъпяшыш людзей насымяшыш. Другое — не хачу я адзін астацца, як пень... Падумай сама — няўжо-ж табе мяне не жалка? — Жалка, кажэць, татка, ось як жалка і цябе, і нашу хатку, і нашу гаспадарку. —

Дык вось што кажу: хоць ёсьць пагавор, што дзеўка такі тавар — калі пытаюць, тады й збываюць, — але не хацелася-б мне ешчэ цябе, дачушка аддаваць. Волей мы пачэкаем — можа найдзецца добры чэлавек у хату.. „Татка! — кажэць дачка: ты знаеш, што я цябе жалею дужа крэпка і павінна кожны раз цябе слухаць, к таму ешчэ выходзіць замуж я ня дужа съпяшуся і цябе кідаць аднаго не хачу, — будзем ждаць: можа гэта будзець і лепі...“

А мой цяперашні зяць нашу гэту гаворку як пад дзвярмі слухаў. Чорт яго, прасьці, Божа, грэх, ведаець, аткуль ён і браўся, — але як увязаўся, як улёг за дачкой, дык і радачкі німа. На tym стаў, што падбіў дачку: ўрэзалася дзеўка па вушы. Яно то, нечэга сказаць, і прыгожы быў, і прытом — кроў з малаком, і хіцёр, і абходзіцца умеў. Глядзіш, бывала: так ён каля яе віхліцца, так увіваецца, так прымна усьмехаецца і разумна гукаець, што аж старому зайдросна. Ды й ка мне, шэльма, знаю як падыйці: паўкварты на гасьцінец прынясець (зьведаў, гіцаль, маю натуру), валенцы к зіме купіў... А ў гаворцы? — так спрытна мне патрапляў, што я гатоў быў і пабажыцца, што лепшаго для дачкі

мужыка, а для мяне зяця і ня трэба.

„Ай, глядзі, глядзі, Якімка! — казалі мне людзі. Глядзі, каб табе не прышлося ад свайго зяця на кулак сълёзы націраць... Што ты ў ім нашоў цікавае?... Гарадзкі алегант, і прайдоха — вось і ўсё... А дзе ты відзеў, каб с съвецкага бадзяўкі чэлавек вышоў? — І да службы і пасъля службы ён па гарадох цягаўся. Прыпільнуй, ці моліцца ён хоць Богу?...“

І так падзяублі мне гэта ў галаву, што, як гатоў быў я хоць заўтра вясельле скакаць — дык пачаў ужо упірацца. Благога кажу, ты мне, Пракопка, нічога не зрабіў, але выбачай, не магу я цябе да дачкі у прымакі ўзяць. Бог цябе ведаець які ты, аткуль браўся, і якая мне ад цябе будзець пашана... Во й людзі кажуць, што ты па гарадох бадзяўся, можа дзе колік і сумленъне сваё ўтапіў...

— „Эт, тата! (ён ужо мяне і татам зваў) — ты стary, а гукаеш, як малы. Чым я дачцэ тваей не пара, ці табе чым ня сын? падумай сам. Што я бедны ды сірата?.. гэта пустое! Беднасьць, ня грэх, а сіраце дзе-ж бацьку ўзяць? А ў гарады горэ мяне гнала. Свая старана не прыхінула, а съвет вялік: я й кінуўся шукаць дзе

пражыць лепі... Адзінокі хоць дзе з голаду ня здохнеш, але ў горадзе і скарэй найдзеш што рабіць і болі заробіш. І ніхто там на цябе пальцамі ня торкаець і краплінікам не дражніць. Тамака так: добры чэлавек, спраўны работнік — і пачот табе, і ўвага, і з роўнымі роўнымі цябе лічуць — нікому німа дзела да того, як ты тварыўся, ці як радзіўся.“ — Прасьці, Божэнька, грахі цяжкіе, дадушы так мне і кажэць, — на шчот гэтага язык у яго як у сабакі. А падумаеш — і праўда... „А тут я, кажэць, горэй горшаго. Тут я: і гарадзкі жулік, і пьяніца, і лайдак і безбацькавіч... Клясьці нікога ня буду — Бог хай усім аддасць... Але ты, татка, па праўдзі скажы: ці чую ты, каб я дзе пабіўся, каб я што украў, каб я како скрыўдзіў?..“ — „Што не, то не, — пустога і казаць ня буду.“ — „Ну вось відзіш! Заўсягды жыў я с сваей працы, с сваіх мазалёў, і жыў ня кепска: Галодным ня быў, голы не хадзіў, па грашах не тужыў... Але я табе, кажэць, проста скажу: надаела такое жыцьцё: ні кала, ні двара, ні прытулку свайго, ні роднай душы, — адзін як воўк... Пазавідаваў я тым, што маюць і сваю зямельку і сваю сямейку. Захацелася мне папробаваць шчасль

ця... Прыехаў я ў ваш бок, прышлося пачуць пра твае справы. Увідзеў тваю дачку, пазнаеміўся, — яна мне дужа спадабалася... Ну, думаю сабе, — папрабую сватаца, а можа давядзеца і гаспадаром быць... Аж вось це й раз!.. Дачка туды, сюды, — а ты і з аглабель вон... А ўсё, татка, людзі... А па мойму так: людзей слухай, а свой розум мей. Падумай, татка! Усякаго я ўжо і ліха наглядзеўся і горанацярпейся. Я і, Божа мой, як быў-бы рад, каб мець свой прытулак і крошку зямелькі. Я і гаспадарцы ráдзіў-бы і цябе шанаваў-бы... Ахвота твая — зрабі што па сілі; ня хочэш — сядзі на печы, еш хлеб, ды мной камандавай...“

Так, братка ты мой, гукаець, як маслам па душы мажэць. Да дачкі прыхінецца — так гэта ён лагодна, так дэлікатна... І шчабечэць, шчабечэць, усё роўна салавей вясной... Я й памякчэў... Ужо і на людзей злуюся, што яны так напрасна чэлавека абрэхалі. Але яму пакуль што так кажу: „Дык ты-ж пачэкай з гэтым ешчэ пасьпелем. Пажывём далі, падумаем, лепі адзін к другому прыгледзімся, лепі адзін другога пазнаем, — съпешаца німа па што: пасьпяшым, людзей насьмяшым...“ Не ад-

разу-ж, думаю сабе, тут мне перад ім макам рассыпацца. А яму ніначы сусім другое уроілася. Яму паказалася так: вось табе Бог, а вось парог.. Дык ён мне і будзець казаць: — „Ну ладна, кажэць будзем ждаць, — але глядзі, каб людзі і запраўды не пасъмеяліся“...

— Пцьху! ты падлец, думаю сабе, — ешчэ ён мне і пастрашку даець, — што-то ён мне зробіць?.. Але змоўчаў... Жывём далі. Трапляецца ён да мяне часта, але пражаніцьбу каб слова. Мне узвадзіць гаворку ні то, ні сё — і маўчым абодвы. Далі-болі стаў ён прыходзіць радзей, а за tym і сусім унік.

Ну, думаю сабе, ці на доўга, ці на каротка, ці на добрае, ці на благое, але дзякую Богу аткараскаўся... Мне неяк і весялей стала. Эт, думаю сабе: нашоў жыд ярмолку — не абрадаваўся, і згубіў — не спужаўся, — ня йдзець і ня трэба. На та-кіх зяцёў, дзе ня пойдзеш — узабясьця. Але гляджу: дзяўчына нешта змаркоцілася. — Што-ж таб, дачушка, пытаюся, — шкода яго? — Не! — А сылёзы усё роўна як гарох: кап, кап, кап — і пасыпаліся... Эт, думаю сабе: вядома маладосць — дурносьць, — адвыкнець! А ў сэрцэ мне... цюк!..

Праз колькі нядзель гляджу — дачка  
мая неяк пільна начала шырэць і грунтаў-  
нець. Бабы засакаталі: Якімава дачка у пры-  
бытку. — А гэсь утрапенъня! — думаю са-  
бе: то калі ды праўда — цешся Якім... Аж  
і вышла на праўду... Прыпомніліся мне  
тады слова Пракопа... Съмяюща людзі.  
А Пракоп і дзьвярэй не атчыніць. — Што  
рабіць?... Спатыкаюся я з ім неяк на кір-  
машы. Паздароўкаліся. Што-ж ты, кажу, —  
Праконка, на нас забыўся? Як хадзіў, так  
раптам і кінуў.

— Ты сам мяне, кажэць, выправадзіў.

— Дзе там я выправадзіў! хіба можа сло-  
ва якое не так сказаў, дык ты-ж мне вы-  
бачай.

— Ну ладна, кажэць: злосці я ні маю,  
а калі можа хочэш аб чым болі пагукаць,  
дык пойдзем дзе-нібудзь у зацішэк: па чар-  
цы выпьем і аб сім паталкуем.

Знаў, пракляты дух, мае мыслі... Ну,  
але ладна... Разгукаліся: я гэтак, ён так,  
я тое, ён другое; але у канцы канцоў усё  
такі выйшла згода. Сталі расходзіцца. Ну,  
кажу, бывай здаровенек, сынок! Толькі не-  
марудзь: відзіш я ўжо стар, і дачка па та-  
бе змаркоцілася, — трапляйся і будзем вя-  
сельля скакаць.

— Буду, кажэць, не ў забаві... Пашоў ён, а я і руکі у гору падняў. Дзякую табе, Божухна, і табе, Пракопка, што са стыду нас выведзеши і ад гора вызваліш!

Агарнула мяне радасьць, — абрацу, думаю сабе, і дачку... Еду дамоў с кірмашу і съвятые песні съпеваю...

І ня буду казаць — не абмануў ён мяне. Вось ужо дзеяты год, як астаўся маей дачкі мужам, а майм сынам.

— Дык чаго-ж? перабіў Цыпрук: ты цяпер і дзякую Богу. Дармо што ня родны сын, а калі добры, дык усё-ж такі, пакуль сам кратаетса, ён табе памагаець, — а ня будзёш здолець — старога гадаваць будзець...

— Эх, братка, братка! Не знаеш ты майго зяця і ня ведаеш нашаго жыцьця. Памагаець ён мне якраз, як кашаль хваробі, а ў старасьці нагадуець, як сава сваіх дзяцей.

— Ну, што ты! Няго-ж твой зяць і запрауды такі вырадак? Усё-ж такі ён гаротны чэлавек. А людзі кажуць: хто сам гора відзеў, той і другому спагадаець...

— Так то яно так... Але, браток ты мой! Табе здаецца, калі мой зяць загаварываець зубы мастак, дык ён і чэлавек доб-

ры? — Не, братка! пажыў-бы ты з ім —  
пазнаў-бы дзе ракі зімуюць...

Як толькі пажаніліся, не пасъпеў у ха-  
ці абагрэцца — зараз свае парадкі уво-  
дзіць пачаў. І тое яго, і гэта яго — пазапі-  
раў, пазамыкаў, ключы у кішэні: ня съмей,  
бацька, ні куды ступіць, нічога парушыць..,

— Пракопка, сынок, кажу: што-ж ты  
гэта робіш? Па маей галаве твая поўная  
воля, а пакуль я жыў, усё такі у сваей  
хаці і над сваім дабром я гаспадар.

— А не, кажэць: выбачай! Ты браў мя-  
не не за парабка, а за гаспадара і за сы-  
на, а я ў цябе на гэта ня дужа прасіўся—  
гэта раз. Ты ўжо стар і з разуму выжыў,  
і мая апека табе болі патрэбна, як мне  
твая — гэта два. Працаваць, а с чужых  
рук глядзець, к гэтаму я ад малку не пры-  
вык — гэта тры... Запішы усё гэта сабе  
на лбе і не памыкайся лезьці туды, дзе  
лычкам завязана...

Во, Божа, твая воля съятая, думаю  
сабе: няго-ж на гэта ўжо нідзе і суду ні-  
ма. Я туды-сюды, с тым-сім зарадзіўся...  
„Во!.. як гэта, кажуць: твая роўная ўлас-  
насць!“. Пад'жыгнулі, падвучылі — ажа-  
ліўся. Пазвалі ў суд. Выляціць, думаю, зя-  
цёк, як корак з бутэлькі.

— Дзе вясельля скакалі? — пытаецца суд.

— Вядома-ж дзе, кажу: у маей хаці.

— Ну, ступайця і жывіця, як і ўперад жылі.

— Як, кажу: як сабака с катом?

— А як сабе хочэця.

Вось це й раз!.. Усе паднялі хохат, а мяне рэжэць і абіда, і дасада, і аж я чую, як у мяне лоб смыліць ад стыду.

Зазваў зяць усю воласць на чэсьць да Лэйзара, — пашоў і я, і так з гэтай нячывілі нахлюбаўся, што ні пачуў, як і дамоў прыехаў. Прачхнуўся назаўтра, а зяць і наругаецца.

— А што, бацька, — чыя большая ўласнасць?

— А прападзі ты, кажу, сусім разам, — ня лезь ты мне ў вочы! Хай на тваей шы валё...

Чорт мяне таўхануў судзіцца! Да суда было ліха, а посьля суду і пагоршала. Зяць поўны гаспадар, а я нічога. За тым бы я ўжо і не ганяўся-б, каб усюды быў мой кірунак: ніхай сабе думаю робіць, як сам знаець, дык, братка ты мой, каб жа так—у чым не было-б абіды. Ато, тут трэба праўду сказаць: жывучы у горадзі зяць

прывык да чаркі, да скваркі і да розных трункаў, а ў нас гэта аткуль ўзяць? У нас так: капуста, крупнік, бульба, а хлеб траякі: белы, чорны і ніякі! С кароўкі па нашай пашы гаршчок прылышіш і ладна; а кабана калі якого зацісьніш, павешаеш у самым стропі, каб кот не дастаў, і вісіць у запасі для добраго чэлавека. А сам так: што зьеў, то і ладна; абы кішка не вургала, а маўчала. А ён ні туды таго: боўць, боўць лыжкай па місі.

-- Фэ!.. ні магу я па гэтай бурзежыць: не пасыцеіш — апузаетееш... Ложку аб стол і сам з-за столу. Калі жонка стаўбунок які малака зъбярэць — ён вяршок сапьець, — курыца яйцо зънясець — ён выпьець, — узаб'еца пад страху — тэй самай скваркі кавалак адрэжэць — зъесць, на гэта і цызорык заўсягды ў кішані носяць, усё роўна як гныш які...

— Што ты гэта робіш? — ня выцерплю я на іншую пару: што ты памаўзуеш, як кот? Мусіць жа і ўсе патрапілі-б ўгэтак рабіць...

— Мусіць то не! мусіць ablіzьніцеся... Ды й на здароўе вам гэта ня пойдзець.

— Чаму-ж так? Чым жа ты надней-  
шы?

— А вядома наднейшы — я малады, а ты стары. А ці чую ты гэта, што малады што зьеў, то як Бог даў, а стары што зьеў, то пішы — прапала.

— Ну добра, кажу: гэта да мяне чарку пьёш, — а жонка?

— А бабам з гаршкамі знацца, а ў мужчынскіе справы не мешацца...

— Як ты гэткі, дык ты-ж, кажу, — і дзяцей сваіх крыўдзіць будзеш. Во ўжо ёсьць адзін, а яшчэ пэўні не апасыледкі у печ...

— А вось беда! хоць і десяць. А ты за іх не заступайся. Ребяты, як парасяты: калі на руку пойдуць, дык чым іх ні кармі — на жывое выжывуць. А самі на сябе як заробюць, хай тады смачней і зъядуць...

— Ну гэта ніхай сабе, кажу: ды і табе-ж аднаму заўсёды гэтак рабіць ня гожа: ці хопіць у канец, як ты будзеш гэтак ласаваць?

— У канцы, кажэць, і ўвідзім...

Згурайся ты з ім. — Ты у дзвёры аён у вакно, — ты ў вакно, а ён у другое. Але дзеле таго дзеле спраўдзілі мае слова... Сагнаў, сагнаў усё разам, а пасля хоць зубы на паліцу кладзі.

— А што, кажу, сынок! Упёрла?

— Што ўпёрла? мала я па гэтым дбаю. — І праўда — які пуд збожжа ці хунт воўны — у горад і грошы сабе у машну. Карчма пад бокам, — які час — ён туды: кручок гарэлкі выпьець, селядзец, кавалак пірага зьесьць. Я — кажэць — крамніну люблю. Ах, каб ты хварэў! А я на крамніну, дык мусіць плёваў-бы. Па сьвятых днях у сваю хату і носу не пакажэць. Прылаўчыўся у карты гуляць — ну і рэжэць, пакуль машна трываець. А я дома і скацінкі дагледзь, і зрабі, што трэба пільней, а каб лепшае што зьесьць — дык ражон старому хрэну...

— Гм... Не цікавае, брат, як гэтак тваё жыцьцё... — Якая у чорта цікавасць!.. Нашлося ужо троічка дзяцей, — думаю — скамянецца. Аж, крый Божа! Адбіўся ад хаты, блутаецца дзе дзень, дзе ноч. Што заробіць — прапьець, на баранках, на пірагах праесць, ці у карты прагуляець. Дамоў калі на рэд час і пакажэцца, дык толькі і лучыць, каб што ухапіць. А хапаць-жа ёсьць што! Досыць мне старому на хлеб зарабіць, а нажыць што — дзе там ужо! А тут і прычына ешчэ здарылася. Пад жытнене жніва залілася у балоці наша

кабылка. Зачапілася скачучы путамі за корч, рынулася на ўперад, хлёбнула вады — і квіт! — Пцьху, ты прападзі! Дзе коратка, там і рвецца. І снапкі на полі, і зямельку пад жыта рыхтаваць трэба, і пахата не за гарамі, а тут і ратуначку німа, — а зяць і вухам не вядзець.. Але, дзякаваць Богу, што Бог ні бяз міласьці, а съвет ні бяз добрых людзей. У суседнім хульбарку жыў арэндатарам слайны чэлавек. Пашоў я да яго, так і так — разьбедакаваўся. Аж, лёгка яму ікніся, дзе ён ёсьць, ад слова даў мне коні і с поля павазіць і жыта запахаць. Па восені неяк адтуль-атсюль згарусьціў я рублёў с пятнаццаць сваіх, у Ахроіма пазычыў дзесятак і купіў сабе каня. Купля папалася нішто сабе: канятка круты і цяглы, ды й сена ешчэ жупарыў ладна. Дзякуй Богу!.. Жывець, думаю сабе, ізноў Якімка.. Прадаў пан лес на ваду, аткрыліся заработка.— З восені хадзіў я сеч штэнцілі, а зімой паехаў вазіць... З зяця помачы німа ды і ўсё. Калі-ні-нікалі узбрыйдзець, як воўк — і ўзноў пашоў цягацца. Пачнець жонка яму баіць: — „Што ты гэта робіш, Пракопка? С чаго гэта табе сталася? Зачым ты ні сам не жывеш, ні нам не даеш?”

Буркнесь сам сабе пад нос, націсьніць шапку, ды й за дзъверы... А пасьля неяк узжаліўся.

— „Ладна, кажэць: я й сам бачу і знаю, што німа толку так жыць, як я жыву: і грошы праpusкаю, і здароўе і гады свае на-дарэмна трачу. Але хоць-бы я і добрым зрабіўся, да сямі вярнуўся і працаваць стаў,—вы-б пэуні усё на мяне гневаліся-б, і я для вас быў-бы як чужы...

Так, шэльма, падлізаўся, што аж нам яго стала жалка.

— Вось ты які, кажэм: грэх табе і гу-каць гэтак. Будзь толькі ты да нас добры, а мы да цябе нейлепшымі будзем.

На заўтра я палез на печ, а зяць пахаў штэнцілі вазіць.

— Глядзі, глядзі, Якімка! Глядзі — каб ён табе не падвёў якой машынкі! Нам так здаецца, што ён на нейкую хітрасць удараўся!

Гукаіця на здароўе думаю сабе, — а я пагляджу, што з гэтага выйдзець: — чэлавек можа і запраўды скамяніўся, дык няго-ж мне яго у хату не пусьціць?..

Жывём. Я каля дому, зяць штэнцілі возіць... І так гэта ён рупна узяўся, што за нядзелю зарабіў болі, як я за дзъве:

вядома маладзейшы, дужэйшы... Ладна.  
Цешымся мы з дачкой і яго хвалім.

— Гэ! кажэць ён раз, — якіе гэта заработкі? Людзі у двое проці мяне зарабляюць. Проста, зайдрасць бярэць. Ці-ж я так ня мог-бы? Дык што-ж, калі канятка наш зусім слабы. А я татку вось што скажу: ці прададзём, ці зъменяем свайго падлюка, даложым заробленныя гроши і даста-нем сабе лепшаго. А то куды к чорту та-кая работа: дзе сънег глыбока —ня лезь, — ваза большаго не кладзі, — ні з возам, ні ў легцы шыбка не гані, — сустрэўся с кім — прасі дарогі, а не — съпіхнуць цябе на бок, і кукуй з ім, пакуль хто не паможэць на дарогу выцягнуць... Людзі зъвернуцца два разы, а ты — раз, — людзі заробюць два рублі, а ты — рубель... Адно толькі марудзтва. Цягаешся, як Марка па пеклі, — у самога лысіна мокрая, а ў рабоці спору німа. Каб ні хлеба, ні сена свайго, дадушы, на харчы не зарабіў-бы... На добрым кані сколькі ні ўзлажыў, — пашоў і па-шоў, — а на нашым... пцыху! воўк це за-рэж... і злосцьць, і жаль і рабіць нечага... Добра, што сам ешчэ пры здароўі: тузанеш туды, сюды, паможэш і пхнешся далі...

Гукаець добра, а пярун цябе ведаець, што-  
ты думаеш.

— Дык ці-ж я табе бараню? Відаць, што,  
кажу — начым самому мардавацца — лепі  
дужэйшаго каня набыць, — рабі як знаеш.

— У мяне, кажэць, і мена ёсьць на  
ведамі. Конь съцена·съцяной. Толькі пры-  
датку шмат трэба.

— Што-ж, кежу: калі варта — дай.

— Дык ты мне тата, кажэць, дай свае  
талоны. Заўтра вазьму рашчот і перэган-  
длюю каня....

На цяперэшні разум фігу я яму вы-  
ставіў-бы, а не талоны, — а тады дурня  
злавіў — узяў і аддаў.

На заўтра чёкаем вечэра усё роўна, як  
невядома чаго. Ні цярпіцца нам. Дачка у  
вакне тарчыць, я па дварэ лажу, — у аба-  
іх толькі і думак: на якім-то кані Пракоп-  
ка прыедзіць?. Аж глядзім — прэцца на  
такой самай шкабарыні, як і наша...

Эх, ты, кажу, — шэльма ты, шэльма!  
На хвароба-ж табе было падлу на падлу ме-  
ниць! Мусіць-жа, пытаюся, і прыдатку даў?

— А як ты думаў? Без прыдатку яка-ж  
мена!..

— Ну, вось, кажу...

А ён мяне перэбіваець:

Ты, тата ня гневайся, але ўперад агледзься. На шчот сілы і ўдачы, гэта-ж конь, над канямі конь. Прасі Бога, каб ешчэ такімі канямі Бог цябে і давеку караў...

Паеду-ж я сам у лес пробаваць коня. Аж ён: і гулттай, і ваза цягнуць ня дуж і на верх ешчэ — съляпы, гладка съляпы на абодвы вокі... Ледзь, ледзь ахапак штэнцілеў на рум завёз і дамоў дабіўся...

— Шэльма ты, кажу, — шэльма! Ты-ж гладка мяне кончыў. Гатоў пабажыцца, што ты не даў, а ўзяў прыдатку... Аддай-жа ты мне хоць мае грошы...

— Псі!.. засвістей ён: ці ня думаеш ты іх у зямлю закапаць?..

— А ты, кажу, — дзе іх дзеніш?

— А гэта ўжо маё дзела... я найду мейсца...

Аж і праўда — нашоў. — Стаяў ён па цэлых днях прападаць. Прыйдзець дамоў — гарэлкай чухаець, як с купы. Да сямі ні слова. Зарыецца, як воўк, і толькі ікаець, а праспаўся — ізвоў пашоў... Шмат часу так цягнулася Я мучыўся на сляпым кані — зарабляў, — а зяць тунікі зьбіваў,— прапускаў на гарэлку, што толькі мог зарваць.. Цяжка, не дай Бог, як было цяжка! Я заўсёды у працы, дачка з дзецьмі у сълё-

зах... Але прышлі канцы к гароду. Прыпёрла зяця. Грошикі якіе былі вышлі, схаты съязгнуць стала нечэга. — А я ўпёрся — не даў ні капейкі. Відзіць зяць — трудна прыходзіцца — пусьціўся ізноў на шэльмоўства. Палагаднеў, супакоўся, перэстаў піць, пачаў працеваць, — ізноў і дачцэ і мне упёрся у ласку і дабіўся веры. Мы і на ўсё зло забыліся. А можэ, думаем, чэлавек мала-па-малу і паправіцца. Вядома да чаго прывык — трудна адразу адвыкнуць...

Даждалі вясны. За тые гроши, што былі зімой зароблены, купіў я насеньня і выменяў хоць ня лепшаго, але відучаго коніка... Вось мы і працуем. Зяць як і чэлавек: нічога здаецца, благога. А пасля ізноў як чорт на яго усьсей...

— Што я тут гліну варочаючы зараблю?.. Паеду у горад!..

— Қсьціся ты, кажу: што ты выдумаў!.. А ён толькі усъмехнуўся, ды белкамі на мяне бліснуў...

Ляглі мы неяк адзін раз спаць, як цяпер помню, перэд вясенњім Міколам. Варочаючыся ад блох, не магу заснудць. Чую і зяць ня спіць, — але мне хоць-бы што, і ён, думаю сабе, з блахамі ваюець. Пась-

ля чую — устаў, надзеўся і пашоў на двор. Доўга ні было. Потам чую — увайшоў у сені, патопаў, пабразгаў; схадзіў у каморку, ды ізноў на двор, — ізноў нема... Пасьля — трэсь... трэсь... трэсь па сталеваньні — палез на гару... На, работы! думаю сабе: ці ня вешацца ён, ратуй Божа, хо-чэць?... Разбудзіў дачку.

— Ці добра у нас, пытаюся, дачушка, будзець?.. Пракоп на гару палез, — каб, барані Божа, ён чаго сам сабе не зрабіў.

— Ці яго пранцы! Што ён адурнеў... Хіба можа съягнуць што задумаў.

— Съягнуць, кажу, што ён там съяг-нець, але я гляджу — ён гэтые дні як не прытомны...

— Якая, кажэць прытомнасць, калі галава с пахмельля трашчиць.

Прыслухаемся — сапець і стогнець ужо у сянёх. Праўду, думаю сабе, казала дачка: пэўні штось-то валачэць... Я зараз кулёк на плечы, акрыўся, ды й за дзвёры. Выбегаю на двор — і ногі, брат, мае падамлелі. Гляджу — папёр зяць пуру семя і аўчынкі, што я колькі гадоў зъбераў сабе на кажушок. А ў варотах віджу — стаіць якраз нарыхтаваны і мой канішкa, запрэжэны у каламашку і ў лепшы хамуток...

— А, Пракопка! А сынок! — кричу: што-ж ты гэта робіш?..

— Гэта маё дзела! — агрэзнуўся ён, і садзіцца ехаць. Я наўперад, коніка за аброць.

— Не пушчу, кажу: хоць ты здохні!..

— Не! ты, брат, кажэць, скарэй выдахнеш... Но!..

— Не пушчу... і не дам нічога... ідзі пехатой.

— Мелка плаваеш, крычыць... Но!.. А я: тпруу!.. Но!.. А-я тпруу!.. Ды й пачаў заварачываць коніка назад. Тады ён стаў у каламашцы, а ў руках у яго парасон на зялезнім прэнці. Хацеў ён мяне гэтым парасонам съвіснуць, але я пасльпей съхінуцца і схаваўся за канёву галаву... Ён мяне адгэтуль, а я на другі бок; ён адтуль, а я ізноў на гэты... Але спанталышыў ён мяне гад. Я ўсё знаеш хаваўся па парадку: раз туды — раз сюды, раз туды — раз сюды, — а ён, гіцэль, як намерыўся на мяне з аднаго боку, дык і ждаў пакуль я ізноў пакажуся. Торк я на гэты бок галаву, а ён мяне — хлысь!.. ціраз лысіну, во й цяпер ешчэ шрам ёсьць. Чырвана ды зелена стала у мяне у вачах.

Ай, ратуйця! кричу, — а аброці з рук не пускаю.., Выбегла дачка.

— А Пракопка! А душачка! Што-ж ты гэта здумаў? Куды-ж ты гэта наладзіўся? Не калеч-жа ты нас, не сіраці дзетак малых! Хацела яна яму за рукі учапіцца, а ён — як перасьвенціць парасонам, дык яна адразу і зъвілася... Ад парасона толькі рэбры пасыпаліся. На мне пачаў, на ёй кончыў ..

— Гад ты, кажу: гад! Гэта-ж ты младзіцу забіў! А ён, — як лупянець каня ручкай ат парасона. Конь ірвануўся з мейсца, ударыў мяне аглоблінай ў грудзі, — я й нагамі накрыўся. Пакуль я гэта ачухаўся і ўстаў, дык яго ўжо і сълед праstryў. Што рабіць? Хацелі даганяць, хацелі да вурадніка ехаць судзіцца думалі... А як судзіцца? Шукай ветра ў полі. Прападзіён зусім, думаюм сабе. Патужылі вядома, пагарэвалі, а пасьля ізноў за жыцьцё брацца сталі. Вось ужо чацвёрты год, як мы бъемся, працуем, гадуем і самі сябе і дзетак. А аб ім і сарока вестак не прыносіць. Выракся і дзяцей, і жонкі і сам як у ваду ўваліўся.

Вось, братка, якое маё жыцьцё!

— Не карыснае... Ну, можа ўнуکі, як вырастуць, дзеда зашануюць.

— Браток ты мой! Дай Божа мне лепі не дажыць ні да іхнай шанасьці, ні да іхнай жаласьці. Не дарма кажуць: якое дрэва — такі і клін, — які бацька — такі і сын. Старшы унук — увесь татулька. Цяпер яму гадоў восем, а вазьмі ты яго: стаячаму лапці патпляцець. Спадзевайся дабра, як ён вырасьцець.

— Чаму? Вырасьцець, у розум увойдзець, можа перэменіца і добрым будзець.

— Ах, браток ты мой! Разумен ён і цяпер — ды толькі ня ў той бок. Ешчэ бацька наўчыў хлеб у гарэлку макаць, а, гуляючы у сярнічкі, сам праз сябе так бойка да дваццаць аднаго лічыць прылаўчыўся, што лепі і ня трэба; лаіцца паняўся скарэй, як пацеры мовіць.

— Скажы на міласьць Боскую! Во, які цяпер пашоў съвет!..

— Зусім на клін сходзіць! А хто вінават? Бацькі... Дзіцянё да чаго вучыцца, да таго і давучыцца. І ці ведаеш: калі дзесяцям патворства даваць — ня будзець дабра, дадушы, ня будзець! Вось папомні мае слова.

Пётра Беларус.



Нацыянальная  
бібліятэка  
Беларусі

Усе, каму дорага і блізка справа жыцьця  
і адраджэння Беларусі і Беларусоў, выпі-  
сывайце, чытайце і шырце беларускую газэту

# „НАША НІВА“

гэта душа думак і патрэб Беларусі.

Цэна с перасылкай да хаты: 1 год.—2 руб. 50 к., на  
6 м.—1 р. 25 к., на 3 м.—65 к., на 1 м.—25 к.

Заграніцай: на 1 г.—4 р., на 6 м.—2 р., на 3 м.—1 р.

Пробныя нумёры высылаюцца дарма.

Адрэс: Вільня, Віленская вул. № 29.

Падпіску прыймае таксама „Беларускай кнігарнія“  
Вільня, Завальная 7.

## Беларуская Выдавецкая Суполка „Загляне сонцэ і у нашэ ВАКОНЦЭ“.

Прыймае да друку усякіе беларускіе рукапісы. Вы-  
дае інішкі навуччныя, балетристычныя і інш. Цяпе-  
рака выпускае у съвет часопіс „Маладая Беларусь“,  
таўстыя 4 спыткі за 3 рублі, аддаельна кожны спыт-

так па 1 р.; вышла ўжо в друку тры спыткі.

Новыя сябрукі прыймаюцца у „Суполку“ за агодай  
усіх цеперашніх поўнапраўных сябрукоў; сябрудкі  
ўзнос на меней 50 руб. за раз. У супольнікі можа  
кожны запісывацца, хто унісё адразу на меней  
10 рублёў.

Адрэс „Суполкі“: С. Петербург, В. О., 4 лінія, д. 45,  
кв. 16.



8000000 15 164 15

Прыймаецца падпіска на першы  
гаспадарскі месячнік

## „САХА“

Падпісная цэна с перасылкай: на 1 год—1 р., 20 к., на  
6 м.—60 к. Цэна асобнай кніжкі 8 к., с перасылкай 10 к.

Падпіска прыймаецца с кожнага месяца.

Адрэс: Мінск, Аляксандроўская вул. № 25.

Рэдактар Выдавец А. Уласоў.

Падпіску прыймае такжэ „Беларуская кнігарня“.

Вільня, Завальная 7.

## „ЛУЧЫНКА“

Літарат.-навуковы месячнік Беларускай Моладзі.

Выходаць што месяц кніжкамі ад 32—48 стр. у ко-  
жнай; падпісная цэна с перасылкай: на 1 год—2 р.;  
на 6 м.—1 р., на 3 м.—50 к. Цэна асобнай кніжкі —  
15 кап., с перасылкай—17 к.

Падпіска прыймаецца с кожнага месяца.

Адрэс Рэдакцыі: Мінск Аляксандроўская вуліца № 25.

Рэдактар Выдавец А. Уласоў.

Падпіску прыймае такжэ „Беларуская Кнігарня“,

Вільня, Завальная 7.

## „ІСКРАЧКА“

Беларускі месячнік для дзяяцей, Выходаць кніжка м  
ад 16 страниц.

Падпісная цэна с перасылкай: на 1 г. 60 к., на 6 м.—  
30 к. Цэна асобай кніжкі 3 к., с перасылкай 5 кап.

Адрэс: Мінск, Аляксандроўская вул. № 25.

Рэдактар-выдавец А. Уласоў

Ad paczatku 1913 hodu wychodzić u Wilni tydnlno-  
waja katalickaja gazeta

## „BIEŁARUS“

Kasztuje na hod 1 r. 50 k. na 6 m. 80 k. Aсобны nu-  
mer 3 kap., s pierasylkaj 5 kap. Probnyje numery wysy-  
lausca DARMA. Adr.: Wilnia, Wilenskaja wul. 18—6.

Цэна 15 кап.